

Запрашаем наведць

9 красавіка 2022 г.

Дзень здароўя

Назва мерапрыемства	Час правядзення	Месца правядзення	Адказы
1 - 4 класы			
Конкурс малюнкаў "Па дарозе да здароўя"	9.00 - 9.45	Кабінет №1	Вашчук М.М.
Майстар-клас "Правільная асанка - залог здароўя"	9.55 - 10.40	Кабінет №5	Драздова В.А.
Пазнавальная праграма "У краіне здароўя"	10.50 - 11.35	Кабінет №3	Вашчук М.М.
Заняткі з акцябратамі па праекту "Палескія рабінзоны"		Кабінет №5	Фядотава А.А.
Спартландыя "Вясёлы мяч"	11.45 - 12.30	Спартыўная зала	Вашчук М.М.
5 - 8 класы			
Спартландыя "Вясёлы мяч"	9.00 - 9.45	Спартыўная зала	Драздова В.А.
Віктарына "Я і маё здароўе"	9.55 - 10.40	Кабінет №15	Бабрыцкі Д.А.
Пазнавальная праграма "У краіне здароўя"	10.50 - 11.35	Кабінет №3	Вашчук М.М.
Дыскусія "Здаровы лад жыцця - мода або неабходнасць?"	11.45 - 12.30	Кабінет №15	Бабрыцкі Д.А.
Удзел у вясновым першынстве раёна па лёгкаатлетычным кросе	10.00 - 11.30	Пружанскі гарадскі парк	Кірушына В.М.
9 - 11 класы			
Наведванне факультатыўных заняткаў і гадзіны спорту і здароўя згодна раскладу	10.00 - 12.30	***	***
Удзел у вясновым першынстве раёна па лёгкаатлетычным кросе	10.00 - 11.30	Пружанскі гарадскі парк	Кірушына В.М.
Удзел у раённым этапе конкурсу "Хвіліна славы"	10.00 - 12.00	Гімназія г.Пружаны	Кніга А.У.
Экскурсія ў "Косаўскі палаца-паркавы комплекс"	10.00 - 12.00	Косаўскі палаца-паркавы комплекс	Чабацько С.С., Кароза Т.У.